

Субота,
28 красавіка

1 Беларусь 1

6.25 Існасць.
6.50 Меладрама «Грамадзянка Кацярына». (12+).
8.25 Кулінарная дыпламатыя. (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Клуб рэдактараў. (16+).
9.50 Здароўе. (12+).
10.45 Трансфармацыя. (12+).
11.20 Дача. (12+).
12.10 «50 рэцэптаў першага». (12+).
12.50 Серыял «Байкі Міцяя». (12+).
13.20 «Я ведаю». (12+).
15.15 Краіна.
15.45, 23.50 Серыял «Сваты-6». (12+).
16.55 Меладрама «Мая любімая свякроў». (12+).
21.00 Панарама.
21.45 Меладрама «Можаце зваць мяне татам». (16+).
23.40 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 М/с «Фіксікі». (0+).
7.30 Фільм для дзяцей «Кароль Драздавік». (6+).
9.05, 21.55 Тэлебарометр.
9.10 Камень, нажніцы, папера. (16+).
9.50, 0.15 «Арол і рэшка. Кругасветка». (16+).
10.50 «На нажах». (16+).
11.45 «Бітва салонаў». (16+).
12.45 Прыгоды «Кніга джунгляў». (12+).
14.25 Камедыя «Зноў ты». (12+).
16.10 Капейка ў капейку. (12+).
16.45 «Абмен жонкамі». (16+).
17.50 Камедыя «Кахае не кахае». (12+).
19.20 Баявік «Містар і місіс Сміт». (16+).
21.20 Сыграй мяне, калі зможаш. (12+).
22.00 Спортлато 6 з 49, КЕНО.

ВТВ ВТБ

6.00, 16.15 Серыял «Вароніны». (12+).
7.20 «Галерэя прыгажосці». (16+).
7.50, 4.20 М/ф «Скубі Ду». (6+)
8.10, 4.45 М/ф «Машыны казкі». (0+)
8.35 «Ералаш». (6+)
9.20 Серыял «Улётны экіпаж». (16+).
10.25 Камедыя «Сужэнцы Морган ва ўцёках». (12+).
12.35, 3.20 Скетч-шоу «6 кадраў». (16+).
13.00, 2.30 Скетч-шоу «Асцярожна: дзеці!» (6+).
14.00, 1.40 Серыял «Маладзёжка». (12+).
15.10, 5.10 Серыял «Ранеткі». (12+).
17.50, 21.40 «Уральскія пельмені». (16+).
19.40 Баявік «Два ствалы». (16+).
0.00 Баявік «Суддзя Дрэд». (18+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Джына Лалабрыджыда.
7.05 «Пешшу…» Масква нова-маскоўская.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.10 «Варыянт «Амега». Серыял.
9.20 «Геніяльны шалапут. Фёдар Васільеў». Дак. фільм.
10.20 Шэдэўры старога кіно. «Неасармацкі партрэт». Маст. фільм.
12.25 Казкі з гліны і дрэва. Філімонаўская цацка.
12.35 «Сібіракоўская экспедыцыя». Дак. фільм.
13.25 «Казкі венскага лесу». Дак. фільм.

ЗВЯЗДА

22.05 Фантастыка «Ізгой-адзін: зорныя войны. Гісторыі». (12+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 13.20, 20.15 Навіны культуры.
8.15, 13.40, 20.30 Гэты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Строгавы». Маст. фільм (12+).
10.00 «Беларуская кухня». Фаршыраваны шчупак.
10.30 «Беларусь як песня». Таццяна Арлоўская.
10.55 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
11.20 «Сінематэка». Ансамбль «Песняры» ў кінематографіе.
12.05 «Міравы хлопец». Маст. фільм (12+).
13.45 «Навукаманія» (6+).
14.10 «50 гадоў гісторыі». Канцэртная праграма Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь.
15.30 «Легенды кіно». Юрый Якаўлеў (12+).
15.55 «Фронт». Маст. фільм (12+).
17.50 «Дзяржаўная граніца». Маст. фільм «Чырвоны пясок» (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Чыстае неба». Драма (12+).
22.50 «Адвечная песня». Фолк-опера Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.

5 Беларусь 5

7.10 Хакей. Еўравыклік. Беларусь — Нарвегія.
9.05 Авертайм.
9.35 Кікнадзэ. Думка.
10.05 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы.
12.10 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.
12.45 Вялікі спорт. Ток-шоу.
13.30 Трэніровачны дзень.
14.00 Тэніс. Турнір WTA. Штутгарт. 1/2 фіналу.
15.00 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Шахцёр» (Салігорск) — «Гарпеда» (Мінск). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

15.10 Да юбілею Валерыя Гергіева. І. Брамс. Канцэрт для скрыпкі з аркестрам рэ мажор.
16.00 Сусветныя скарбы.
16.15 «Пешшу…» Масква італьянская.
16.50 Да 90-годдзя з дня нараджэння Юрыя Якаўлева. «Астравы».
17.30 «Дыёт». Маст. фільм.
19.45 Усерасійскі адкрыты тэлевізійны конкурс юных талентаў «Сіняя птушка» — «Апошні волат». Казачны сезон.
21.15 «Крамэр супраць Крамера». Маст. фільм.
23.20 «Танец на экране». Дак. фільм.
0.20 «За вітрынай універмага». Маст. фільм.
1.50 «Шукальнікі». «Па слядах сіхірца».
2.35 «Ямеля-паляўнічы». «Тунэляванне». М/ф для дарослых.

НОСТАЛЬГІЯ Ностальгія

6.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім. «Гісторыя рускага рока». «Аквариум». 3-я частка. 2007 год (16+).
7.00, 1.00 Маст. фільм «Амерыканская трагедыя». (16+).
8.10, 9.40, 11.00, 13.05, 14.25, 15.40, 17.00, 19.15, 23.15, 2.40, 3.40, 5.00 Музычная настальгія (12+).
8.45, 14.45, 20.50 «Прэс-экспрэс». 1993 год (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пасля…» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1989. 1-я частка. 2008 год (16+).
13.30 Тэлеспектакль «Альманах сатыры і гумару». 1980 год (12+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Нябесны ціхаход». (12+).
19.30 «Майстры мастацтваў». Яўген Лявонаў. 1986 год (12+).
21.00 «Быў час». 2010 год (16+).

16.55 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. БАТЭ (Барысаў) — ФК «Слуцк». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
18.55 Хакей. Еўравыклік. Беларусь — Нарвегія. (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Скачкі на батуте. Этап Кубка свету. Італія.
22.45 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».
7.10, 0.45 Маст. фільм «Зямля Саннікава» (12+).
9.10 М/с «Смяшарыкі. Новыя прыгоды» (0+).
9.30 «Здароўе» (16+).
10.40 «Смак» (12+).
11.20 Яўген Маргуноў. «Гэта вам не лезгінка…» (12+).
12.20 «Разумніцы і разумнікі» (12+).
13.10 Да 100-годдзя пагранічнай службы РБ. Маст. фільм «Дзяржаўная граніца. Усходні рубеж» (12+).
16.20 Камедыя «Дабракі» (12+).
17.55 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+).
19.25 «Поле цудаў» (16+).
20.30 «Нашы навіны». Суботні выпуск.
21.05 «Метэагід».
21.15 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
21.20 «Сёння ўвечары» (16+).
23.30 «Што? Дзе? Калі?» у Беларусі. Вясновая серыя гульні (16+).

ТВ РЕН СТБ

6.30 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
8.15 «Анфас».
8.30 «Ежа багоў» (16+).
10.10 «Самая карысная праграма» (16+).
11.00 «Мінск і мінчане».
11.30 Баявік «Рэкрут». (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 гадзіны».
13.45, 23.20 Камедыя «Гульні ў чатыры рукі». (12+).

22.00 Маст. фільм «Я цябе не навіджу». (16+).
23.50 М/ф «У сінім моры, у белай пене». (12+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. 2008 год (12+).
2.15 «Ранішняя пошта». 1986 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00 Веласпорт. «Флэш Валонь».
5.00, 16.00, 1.30 Аўтагонкі. Формула Е.
5.30 Футбол. «ФІФА».
6.00, 9.30, 19.30, 0.30 Веласпорт. «Тур Раманды».
7.00, 12.00, 15.00, 18.15, 21.00, 0.00, 2.30 Снукер. Чэмпіянат свету.
11.00 Конны спорт. Longines Masters.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.20 Аперацыя «Тушонка». (16+).
3.30 Дапамажыце стаць бацькам. (16+).
5.15 Тры шчаслівыя парасяці. (18+).
7.20 All inclusive, або Усё ўключана! (16+).
9.05 Усё ўключана-2. (16+).
11.00 Алёша Паповіч і Тугарын Змей. (12+).
12.25 Дабрыня Нікіціч і Змей Гарыныч. (0+).
13.45 Прышэльцы. (12+).
15.50 Прышэльцы-2: калідоры часу. (12+).
18.05 Анархія ў сярэдняй школе. (12+).
19.40 Спатканне ўспялую. (16+).
21.30 Модная штучка. (12+).
23.30 Суперсцюард. (16+).

ТВ ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Сардэчна запрашаем дадому!» (6+).

15.35, 17.15 Дакументальны спецпраект (16+).
16.40 «Вялікі горад».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Камедыя «Таксі-2». (12+).
21.40 «Засакрэчаныя спісы». (16+).
1.00 Мадонна: «Тур прызнанняў». Канцэрт у Лондане (16+).

МІР

6.00, 8.50 М/ф (6+).
6.05 Маст. фільм «Тры залатыя валасы» (0+).
7.50 «Саюзнікі» (12+).
8.20 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
9.00 «Вой, мамачкі!» (12+).
9.30 «Наша кіно. Гісторыя вялікага кахання» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.20 «Здабытак рэспублік. Васьмідзясятая» (12+).
10.50 Маст. фільм «Адзінокім даецца інтэрнат» (6+).
12.35 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі» (12+).
14.20 Маст. фільм «Я крочу па Маскве» (16+).
16.15, 19.15 Маст. фільм «Дванаццаць крэслаў» (6+).
19.35 Маст. фільм «Зіта і Гіта» (12+).
22.25 Маст. фільм «Помста і закон» (16+).
2.15 Серыял «Зніклыя». (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 20.00 Весткі.
11.35 Маст. фільм «Птушка шчасця». (16+).
13.20 «Наша справа» (16+).
13.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).
14.40 Маст. фільм «Дзень вяселля прыйдзеца ўдакладніць». (12+).
16.25 Маст. фільм «Шукаю мужчыну». (12+).
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.40 «Петрасян-шоу» (16+).
22.25 Маст. фільм «Суседзі». (12+).

10.50 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).
11.45, 0.25 «Доктар Котаў». Серыял (12+).
15.30 «Тайны нашага кіно «Афоня» (12+).
16.05 «Афоня». Камедыя (12+).
17.55 «Стальны гігант». Анімацыйны фільм (0+).
19.25 «10 самых» (16+).
20.05 «Сын». Драма (16+).
22.05 «Беласнежка і паляўнічы». Фэнтэзі (12+).
3.45 «Грань». Серыял (16+).
5.10 «Нераскрытыя тайны» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Сужэнцы Морган ва ўцёках (16+).
8.15 Дзённік памяці (16+).
10.40 Пітэр Пэн (12+).
12.55 Тыгр, які крадзеца, дракон, які затаіўся (12+).
15.15 Упс... Ной сплыў! (6+).
17.00 Загадкавая гісторыя Бенджаміна Батана (16+).
20.10 Іншапланецянін (6+).
22.25 Клік: з пультам па жыцці (12+).
0.30 Каханне на кончыках пальцаў (18+).
2.40 Дасканалы свет (16+).
5.10 Адрынутыя (12+).

ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Душа шпіёна (16+).
8.30 Агні вялікай вёскі (12+).
10.10 Манах і Чорт (12+).
12.20 Прахіндзіяда, або Бег на месцы (16+).
14.05 Географ глобус прапіў (16+).
16.25 Бабло (16+).
18.15 Стальны матылёк (16+).
20.20 Глухар у кіно (16+).
22.10 Дамавік (16+).
0.20 Горад (16+).
2.20 Мы з будучыні (16+).
4.30 30 спатканняў (16+).

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сёння».
6.05 Серыял «Час Волкава» (16+).
7.45, 8.05 Серыял «Сужэнцы» (16+).
9.30 «НЗ.by».
10.30 Серыял «Вуліцы разбітых літароў» (16+).
13.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
14.05, 16.35 Серыял «Братаны» (16+).
17.20 Маст. фільм «Пытанне гонару» (16+).
19.45 Серыял «Марскія д'яблы. Смерч» (16+).
21.20 Серыял «Пяць хвілін цішыні» (12+).
23.00 Маст. фільм «Мёртвыя душы» (16+).

3 мой 8 канал

9.00, 15.55, 19.15, 21.10, 23.55 «Надвор'е».
9.05 «Сябры дзядулі Марка».
9.15 Для дзяцей «Адказвайка».
9.20 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
9.30 Серыял «Англіскае забойства» (12+).
11.05 Фантастыка «Зорны дэсант» (16+).
13.10 Драма «Гаспадар тайгі» (16+).
14.30 Суперкніга.
15.00 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф.
16.00 «Адшукваецца адпачынак».
16.30 «Здароўе».
17.10 «Аб спорце».
17.30 Трылер «На адлегасці ўдару» (16+).
19.20 Камедыя «Развод па-французску» (16+).
20.50 «Вечарніца».
21.15 «Фэшн is my прафэшн» (12+).
21.25 Драма «Перавал Касандры» (12+).

NATIONAL GEOGRAPHIC Channel National Geographic

6.00, 11.35, 14.00 Невядомая планета Зямля. (12+).
6.45 Навуковыя недарэчнасці. (12+).
7.10, 12.25 Неверагодны доктар Пол. (16+).
8.00 Пагона за ледавікамі. (12+).
9.15, 13.10 Аўта-SOS. (12+).
10.00, 14.45 Цуды інжынерыі. (12+).
10.45 Інжынерныя ідэі. (12+).
15.35 Міжнародны аэрапорт Дубай. (12+).
16.20 Шаша праз пекла. (12+).
17.05 Ізмурд за 400 мільёнаў долараў (12+).
17.55, 22.00 Погляд знутры: Паўночная Карэя (16+).
18.45, 22.50 Кім Чэн Ын: неафіцыйная біяграфія (16+).
19.30 Прарыў. (12+).
20.15 Геній: Пікаса. (16+).
23.35 Апошнія тайны Трэцяга рэйха. (16+).
0.20 Ліхтугі за мяжой. (18+).
1.05 У пошуках праўды: Атлантыда. (12+).
1.55 Паранармальнае. (16+).
2.45 Інстынкт выжывання. (16+).
3.30 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
5.10 Вядомы Сусвет. (12+).

Discovery Channel Discovery

8.00 Бушкрафт: лясная ліга.
9.00 Рэальныя дальнабойшчыкі.
10.00 Майстэрня Goblin Works.
11.00 Загадкі планеты Зямля.
12.00 Сакрэты падзямелля.
13.00 Разбуральнікі легенд.
14.00, 7.10 Адам псуе ўсё.
15.00 Утыльшчыкі.
16.00, 19.30 Склады: бітва ў Кандэзе.
20.00, 1.00 Залатая ліхаманка.
2.00 Мужчынае рамяство.
2.25 Як гэта ўстроена?
2.55 Амерыканскі чопер.
4.40 Падарожжа ў невядомасц.

Кінагід

Хто іграў Шэрлака Холмса

Па колькасці экранізацый (іх больш за 200) прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана пабілі ўсе рэкорды, а ролю сышчыка выканалі каля 80 акцёраў.



Самая першая экранізацыя пра героя твораў Артура Конан Дойла адбылася на світанні сусветнага кінематографа. У 1900 годзе амерыканскі рэжысёр Артур Марвін зняў 30-секундны ролік, які называўся «Азадачаны Шэрлак Холмс». Імёны акцёраў гэтага «кінашэдэўра» не захаваліся.

У 1905 годзе англійскі рэжысёр зняў фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса». На гэты раз прозвішча акцёра, які выканаў ролю генія дэдукцыйнага метаду, вядомае — гэта быў амерыканец Гілберт Андэрсан.

Бэзіл Рэтбоўн іграў Холмса ў 14 фільмах (рэкорд!) з 1939 па 1946 год. Дарэчы, акцёрскай адукацыі ў яго не было, да пачатку сваёй кар'еры ў кіно Рэтбоўн служыў страхавым агентам.

З 1984 да 1994 года ў Вялікабрытаніі з поспехам прайшоў серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса», дзе галоўную ролю адыграў Джэрэмі Брэт. Сапраўднае прозвішча акцёра было Хагінс, але ў пачатку акцёрскай кар'еры яго бацька палічыў, што гэта ганебны занятак для сур'ёзнага мужчыны, і забараніў яму здымацца пад сваім прозвішчам.

Сярод васьмідзесяці акцёраў, якім давялося сыграць Шэрлака Холмса, ёсць нават адзін чарнаскуры — гэта Сэм Робінсан.

Акцёраў, якія выконвалі ролю Холмса, шмат, а вось хто ж з іх быў самы лепшы? Нават англічане прызнаюць, што лепш за ўсіх увасабіць вобраз геніяльнага сышчыка атрымалася ў знакамітага (у асноўным дзякуючы менавіта гэтай ролі) савецкага акцёра Васіля Ліванава.

Для аматараў містыкі. Яшчэ да заканчэння спроб на ролю сышчыка рэжысёр Ігар Масленікаў ужо прыняў рашэнне, хто будзе іграць Холмса. Справа ў тым, што Ліванаў аказаўся як брат-блізнюк падобны на таго Холмса, якога намалёваў сябар Конан Дойла Сідней Пажэ. Ілюстратар рыхтаваў выданне да публікацыі пад пільнай увагай аўтара. Атрымліваецца, што сам Конан Дойл абраў Васіля Ліванава ў якасці акцёра, якому было наканавана сыграць гэтую культавую ролю.

Пасля прагляду фільма дачка пісьменніка з захапленнем сказала пра Васіля Ліванава: «Каб бацьку давялося ўбачыць ігру гэтага рускага акцёра, ён быў бы шчаслівы».

У 2006 годзе, калі Васілю Ліванаву споўнілася 70 гадоў, пасол Вялікабрытаніі ў Расіі Энтані Брэнтан уручыў акцёру ордэн Брытанскай імперыі. А ў 2007 годзе адзначаўся 120-гадовы юбілей першага апавядання пра Холмса. На Астравах Кука была выпушчана калекцыйная манета з выявай літаратурнага героя. Дакладней, з партрэтам Васіля Ліванава ў ролі Холмса.

Бенедыкт Камбербэтч з'яўляецца, бадай, самым папулярным «Холмсам» нашых дзён. Яго вобраз сышчыка, як і ўвесь серыял «Шэрлак», прызнаецца адной з найбольш паспяховых спроб перанесці класічны сюжэт у сучасныя рэаліі.